

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 170 (6146) | 25 ліпеня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

Сёння адкрываецца Першая Сесія Вярхоўнага Савета — сацыялістычнага парламента Беларускай Совецкай Рэспублікі, выбранага ў ананісны дзень 26 чэрвеня на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі.

Дзень 26 чэрвеня вечна памятна для беларускаму народу, як дзень грандыёзнай перамогі сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, найвялікшага маральна-палітычнага адзінства народа. Гэта бліскучая перамога зноў і зноў паказала ўсёму свету, што ў нашай краіне народ і камунізм зліліся ў адну магутную, непераможную сілу, што на вярце краіны Савецкай сталіца народ, моцна агуртаваны вакол партыі Леніна—Сталіна і савецкага ўрада.

Вынікі выбараў 26 чэрвеня — горавае падраджанне ўсім тым, хто будзе плыць наперад на вялікую краіну Савецкага Саюза, ператварэння яе ў калынавы прыдак фашыскай Польшчы, хто марыць завабаліць, запліць крывёю беларускую савецкую зямлю.

Аднадумным і дружным галасаваннем за кандыдатаў сталінскага блока працоўныя БССР паказалі сваю неўгадзімую нянавіць да полных ворагаў народа — траціцкіх-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў і іх гаспадароў, сваю непахісную волю да канца змеціць гэту нечысць з твару савецкай зямлі, сваю гатоўнасць беззаставешна абараніць любімую сацыялістычную радзіму. Мільёны рабочых, калгаснікаў, працоўнай інтэлігенцыі гатовы знішчыць кожнага, хто падме руку на іх свабоду, хто папрабуе парушыць іх цесную дружбу з вялікім рускім народам.

Адкрыццё Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР — найвялікшае свята сацыялістычнай дэмакратыі, велічная ўрачыстая беларуская дзяржаўнасць. Беларускаму народу заваяваў сваю свабоду, сваю дзяржаўнасць пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў, пры даламозе вялікага рускага народа, у доўгіх вяршавых баіх з вечаўнічымі прыгнятальнікамі і эксплаататарамі, а наглядным імямі і беларускімі інтэлектуаламі. З іх таварыша Сталіна непарушына звязана стварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. З іх таварыша Сталіна непарушына звязана барацьба беларускага народа за сваю свабоду. З іх таварыша Сталіна песня звязана велізарны перамогай Савецкай Беларусі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Бязмежна любіць шчаслівага народа да свайго вялікага прадвадара, друга, тварца беларускай дзяржаўнасці, генаўнага кормчага савецкага карабля — таварыша Сталіна, да партыі Леніна—Сталіна, заапанчываючай перагварне адсталыя жаравыя краіны ў магутную, квітнеючую, індустрыяльна-калгасную сацыялістычную дзяржаву.

З усіх канцоў краіны на Сесію з'ехалі выбраныя народна, лепшыя людзі Савецкай Беларусі, акружаныя высокім даверам маю.

Перадавікі працы і навукі, азнаныя стыханцы прамысловасці і сельскай гаспадаркі, гаспадарнікі, партыйныя работнікі, палкаводцы і байцы Чырвонай Арміі, мужныя пагранічнікі — усё яны — палкі савецкія патрыёты, адданыя сыны і дачкі сацыялістычнай радзімы, годныя дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Наш савецкі парламент — плошч адной працоўнай. У арганічна непаўторнай сувязі савецкіх дэпутатаў з масамі — вялікая сіла сацыялістычнай дэмакратыі.

Беларускі народ ганарыцца тым, што яго першым дэпутатам з'яўляецца генаўны прадвадзін народнаў таварыш Сталін, што ў складзе дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі знаходзіцца бліжэйшы саратнік таварыша Сталіна — таварыш В. М. Молатэў, К. Е. Варашчылаў, Л. М. Кагановіч, М. І. Калінін, А. І. Міхайлаў, А. А. Андрэюў, Н. І. Ежов і А. А. Жданав.

Важнейшыя дзяржаўныя справы прадстаўляе вырашэнні Сесіі Вярхоўнага Савета БССР. Сесія абмяркуе пытанне аб змяненні і дадатках да Канстытуцыі Беларускай ССР, выбара Прэзідыума Вярхоўнага Савета, стварэнні ўрада Рэспублікі.

Патрабнасць ва ўнясенні змен і дадаткаў у Канстытуцыю БССР вынікае з разнастайна Першай Сесіі Вярхоўнага Савета ССР аб змяненні і дадатках у некаторых артыкулах Канстытуцыі ССР.

Сесія Вярхоўнага Савета ССР, як вядома, паставіла стварыць у Савецкай Беларусі 5 абласцей: Менскую, Віцебскую, Гомельскую, Магілёўскую і Палескую. У гэтай паставе знайшоў сваё яркае адлюстраванне велізарны ўдзел сацыялістычнай прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры БССР, які папрабаваў новых арганізацыйных форм кіраўніцтва.

З часу Сесіі прайшло больш поўгода. Вопыт работы за гэты час паказаў, што стварэнне абласцей з'яўляецца неабходным і рэальным. У новаарганізаваных абласцях значна палепшылася кіраўніцтва савецкіх і партыйных арганізацый кожным раёнам, прамысловымі прадпрыемствамі, МТС, калгасамі і саўгасамі. Набліжэнне кіраўніцтва да раёнаў забяспечыла лепшае і больш хуткае вырашэнне пытанняў гаспадарчага і культурнага будаўніцтва і ўзрослых патрабаванняў працоўнага насельніцтва.

Такое важнейшае мерапрыемства, як арганізацыя абласцей, безумоўна, сутрапе поўнае адарэнне Сесіі Вярхоўнага Савета БССР.

Дэпутаты Савета, несумненна, падвергнуць рэзкай крытыцы тых нарчомаў, якія працуюць незадавальняюча, і сфарміруюць рэспубліканскі ўрад, які забяспечыць далейшы росквіт усіх галін народнай гаспадаркі і культуры Рэспублікі.

Уся работа Сесіі пройдзе пад знакам далейшага ўмацавання абраннасці БССР — магутнага сацыялістычнага фарпоста на рубяжы з капіталістычным Захам. Гэтай ганаровай задачай будзе падпарадкаваны кожны крок, кожнае мерапрыемства, кожная паставіна народнага парламента Савецкай Беларусі. Няхай памятаюць падпалычыя вайны, што маланаконна, знішчальны ўдар чакае іх пры малейшай спробе пераступіць граніцы свяшчэннай савецкай зямлі!

Працоўныя Савецкай Беларусі з неабласнай увагай будуць сячыць за работай Сесіі Вярхоўнага Савета. Дэпутатам сацыялістычнага парламента ў іх вялікай дзяржаўнай працы забяспечана падтрыманне ўсяго народа. Беларускаму народу ўспэўна, што яго палкаводцы і партыйныя работнікі, лепшыя людзі краіны, ва ўсёй сваёй рабоце будуць наўхільна следваць указанням вялікага Сталіна, будучы дзяржаўнымі дзеячамі ленінска-сталінскага тыпу, усе свае сілы аддадуць справе сацыялізма, барацьбе за шчасце народа.

Цудоўнай пераклікаў большэвіцкіх сірэй сустракаюць працоўныя адкрыццё Сесіі. На прадпрыемствах, у калгасах узнікла высокая хваля працоўнага ўдзелу. У гонар Сесіі рабочыя і калгаснікі дабіваюцца новых вытворчых поспехаў.

Работы калектываў менскага машынабудаўнічага завода імя Варашчылава вынісці звыш плана прадукцыі на 127 тыс. рублёў. Токер механічнага цэха тав. Дубавік, стругальшчык тав. Пінтусаў і інш. у два-тры разы перавыконваюць норму. 16 брыгад менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» паспяхова асвоілі новыя фасоны. Дзятэрмінава выканала сваё сезоннае заданне брыгада тав. Пушкіна з Чашніцкага торфавада.

Калгаснікі сельгасарцелі «Парыжская Комуна», Камарынскага раёна, закончылі ўборку азімага жыта.

Стаханавскія перамогі ў гонар Сесіі множацца з кожным днём.

Вярхоўны Совет БССР прыступае да работы. Беларускаму народу жадае сваім дэпутатам поспеху ў іх ганаровай і адданай працы.

Палка большэвіцкае прывітанне дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР — сацыялістычнага парламента Рэспублікі!

Гаравае прывітанне сталінскім пітомцам — лепшым людзям Савецкай Беларусі!

Няхай жыве першы ўсенародны дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — вялікі прадвадзін народнаў таварыш Сталін!

Сёння адкрываецца Першая Сесія Вярхоўнага Савета Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Палкае большэвіцкае прывітанне пасланцам народа — дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР!



Група дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР. Злева направа ў першым радзе — І. І. СОКАЛАЎ, батальённы камісар А. І. ЛАПЦЕВ, А. В. ВАСІЛЬЕВ і Г. С. КАЗАЧОНАК. У другім радзе — Ф. С. МАСАНІН, Ф. Е. РЫБАКОЎ, М. А. СІЯПАНАВА, Д. Ф. МАРКІН, А. М. ЧАРНЯКОЎ і Е. К. ЦІХАНСКАЯ. Фото С. Грына.

ПРЫЕЗД ДЭПУТАТАЎ

З усіх куткоў Савецкай Беларусі па-заўчора пачалі в'яджацца выбраныя кіраўнікі Беларускага народа на Першую Сесію Вярхоўнага Савета БССР. Над прасторымі паўвадзіма Дома ўрада на чырвоных палотнічых напісаных гарачыя словы прывітання народным прадстаўнікам. За помнікам В. І. Леніна, на фоне сцягу Дома ўрада ярка вырысцоўваецца велізарны партызт першага дэпутата Беларускага сацыялістычнага парламента, мудрага прадвадзін працоўных ўсяго свету таварыша Сталіна. З пачуццём глыбокай любові і адданасці да яго — першага дэпутата Беларускага народа — прыехалі дэпутаты на Сесію.

Машыны спыняюцца ля паўвадзіма. У ліку першых з'яўляюцца для рэгістрацыі дэпутаты з Віцебскай вобласці. Запэўнае аяквету старшы лейтэнант Дзмітрый Нікіфаравіч Буяенка. Малады дэпутат-інжынер Арпанскага ільнякомбіната Мерыя Антонаўна Сіпанова прывітае гутарыць з пажылым калгаснікам-ільнаводам Арпанскага праскоўяй Канстанцінаўнай Ціханскай.

У пакоях, дзе адбываецца рэгістрацыя, людзі і ажываюцца. Сустрэкаюцца знаёмыя па ранейшых нарадах і з'езджах. Чуюцца прывітанні і распытанні аб навінах. Разгортваюцца ажыўленыя гутаркі прыхаўшых. У многіх на грудзях ордэны — вышэйшыя ўзнагароды за самаадданую работу на карысць радзімы сацыялізма. У дэпутатаў прыўзняты, радысны настроі. Ім, сваім лепшым сынам, сваім выбаранікам, беларускі народ давервае кіраванне сацыялістычнай дзяржавай. Гэта давер'е арыянае кожнага з іх новай энергіяй, неаслаблым імкненнем да кінувай творчай дзейнасці.

Людзі розных пакаленняў, розных прафесій і спецыяльнасцяў з'ехалі на Сесію. Самтраят Палескага аймака партый Дзмітрый Фёдаравіч Маркін і знатны трактарыст Палесся Нікіта Паўлавіч Ваброў. Старшыня калгаса,

былы чырвоны партызан, ордэнаонон Сергей Аляксандравіч Таміловіч-Данчанка і дырэктар фабрыкі «КІМ», адной з буйнейшых у Віцебску, Вугенія Саламонаўна Ханіна.

Пачав з лейтэнантам Аляксандрам Герасімавічам Кудзюном, на арудах якога красуюцца ордэны Чырвонага Сцяга і Чырвонай Звязды, да рэгістрацыі стала падыходзіць калгаснік з Магілёўшчыны Парден Андрэевіч Вярво. Розныя гомы, розныя прафесіі, але адны імкненні, адна воля, адны пачуцці — пачуцці бязмежнай адданасці партыі Леніна—Сталіна і сваёй вялікай радзіме харальскаму дэпутату Іх — партыйных і непартыйных большэвікоў.

Дэпутаты прыехалі прама з участкаў сваёй работы — з прадпрыемстваў, з калгасных палёў, з навучальных і навуковых устаноў. Кожны на даручаным яму участку баямыя оградзілі апраўданае давер'е, аказанае народам. Таму так шмат гутарак чуюцца сярод дэпутатаў і на вытворчых тэмах — аб уборы сталінскага ўрада, аб рознастайных галінах сацыялістычнага будаўніцтва.

Прыехаўшыя днём дэпутаты групамі з'явіліся са сталінскай ордэнаоноснай БССР. Волясць са іх не раз ужо наведвала Менск, але як з кожным днём расце і змяняцца яны краіна, так змяняцца і яе сталіца. І з кожным прыездам можна бачыць німала новага і цікавага.

Новыя групы дэпутатаў прыбылі на працягу ўсяго ўчарашняга дня. Чацкі дэпутатаў прыязджае сёння. У вялікую залу пасяджэнняў Дома ўрада, дзе будзе адбывацца Сесія, яны ўваходзяць як верныя слугі народа, які лепшыя прадстаўнікі яго, які гаспадары жыцця краіны, сагэтай бачыўшымі мноматамі вялікага Сталіна, расквітнеўшай цудоўным садам.

УРАЧЫСТАСЦЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКАГА НАРОДА

БАКУ, 23 ліпеня. 5 дзён у сталінскім Азербайджана засядае Першая Сесія Вярхоўнага Савета Рэспублікі. Працоўныя нафтавых промыслаў, заводаў, фабрык і калгасаў з велізарнай увагай сачылі за работай народнага парламента.

Дзень 22 ліпеня, у сувязі са сканчэннем работ Першай Сесіі Вярхоўнага Савета і стварэннем урада Рэспублікі, ператварыўся ва ўрачыстасць азербайджанскага народа. У Баку ўчора вечарам адбылася магутная дэманстрацыя. Звыш 200 тысяч чалавек вышлі на вуліцы горада, каб вітаць сваіх выбаранікаў — дэпутатаў Вярхоўнага Савета АзССР і новы склад урада.

— Няхай жыве першы ўсенародны дэпутат Вярхоўнага Савета таварыш Сталін! — неслася з трыбуны і з радой дэманстрантаў.

ЗАКРЫЛАСЯ ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА УЗБЕКСКАЙ ССР

ТАШКЕНТ, 23 ліпеня. (ТАСС). Сесія Вярхоўнага Савета Узбекскай ССР першага склікання закончыла сваю работу. На заключным пасяджэнні Сесіі Вярхоўнага Савета парсавальным галасаваннем утворан урад — Саўнарком Узбекскай ССР. Старшынёй Саўнаркома Рэспублікі зацверджан тав. Абдурахманав Абдуджабар.

ператварыўся ва ўрачыстасць азербайджанскага народа. У Баку ўчора вечарам адбылася магутная дэманстрацыя. Звыш 200 тысяч чалавек вышлі на вуліцы горада, каб вітаць сваіх выбаранікаў — дэпутатаў Вярхоўнага Савета АзССР і новы склад урада.

— Няхай жыве першы ўсенародны дэпутат Вярхоўнага Савета таварыш Сталін! — неслася з трыбуны і з радой дэманстрантаў.

На заключным пасяджэнні Сесію віталі дэлегацыі ад рабочых горада Ташкента і часцей Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. На гэтым жа пасяджэнні Сесія пастала прывітаньне тэлеграма дэпутатам Узбекскай ССР — таварышам Л. М. Кагановічу, К. Е. Варашчылаву, Н. І. Ежову,

Фізікультурнікі БССР на Краснай плошчы

МАСКВА, 24 ліпеня. (Спец. нар. «Звезда»). Масква прыняла святочны выгляд. Чырвоная сталіца ўпрыгожылася алімі сцягамі, партрэтамі прадвадзін, жывымі кветкамі.

З самага рання да Краснай плошчы пачалі сцягвацца калоны фізікультурнікаў.

У адну гадзіну дня на трыбуну маўзалея Леніна палымаша вялікі прадвадзін народнаў таварыш Сталін і яго слаўныя баявыя саратнікі... Пачаўся ўрачысты марш. Праходзяць калоны фізікультурнікаў 11 браніх саюзных рэспублік. Фізікультурнікі дэманструюць на Краснай плошчы ласкасць, здароўе, прыгожасць, сваю любові і адданасць сацыялістычнай радзіме і вялікаму Сталіну.

...Чуенна шум набліжаюцца горада. На плошчы нібы па райках пелывае экзпрэс з блакітным кветка. З трыбуны паравоза нібы дымком зліяўшымі каларовыя паветраныя парыкі. Наперадзе па паравозе вялікімі літарамі напісана: «Лосіф Сталін», за імі словы: «БССР». Стварашча ўражанне, што экзпрэс імчыцца, бо людзі, якія яго штурхаюць, знаходзяцца ўнутры і скрыты ад позіраў глядачоў. З вокнаў вагонаў фізікультурнікі-пасажыры хусткамі і кветкамі вітаюць прадвадзін народнаў таварыша Сталіна, кіраўнікоў партыі і ўрада.

На плошчы грываць авацы. Беларускаму фізікультурнікам апальваюць вялікі Сталін, апальваюць трыбуны.

Поезд спыняецца супроць маўзалея Леніна. З вагонаў нечакала і імклава выбягаюць трыста юнакоў і дзяўчат, якія вітаюць таварыша Сталіна. Загарыя, у зялёных майках і светлых трусах, яны рассяпаюцца па ўсёй плошчы і пачынаюць розныя складаныя фізікультурныя практыкаванні, у якіх дэманструецца адароўе, гібкасць, ласкасць.

МАЛЯЎНІЧАЯ КАРЦІНА

Выступленне беларускіх фізікультурнікаў на Краснай плошчы зрабіла на мяне вялікае ўражанне. Паставіла «Мы вайны не хочам, але да бою гатовы» з'яўляецца сапраўды выдатнай. Вельмі ўдала пабудаван фон выступлення, хутка адбываўся пераход ад аднаго практыкавання да другога.

Добрае ўражанне робіць музыкальнае

Вясколай стайкай у нацыянальных касцюмах выбягаюць наперад дзці, якія тацуюць «Бульбу». Дзці змяняюць дарослыя, якія выконваюць танец «Крыжачок». На плошчы весела і радасна. Усе 800 фізікультурнікаў разам з дзцімі пляшуч нацыянальныя беларускія танцы.

Раптам над Краснай плошчай трывожна завялі сіраны. Пляска абрываецца. Людзі, якія толькі-што плясалі, імкліва бяруцца за зброю. Блакітны экзпрэс адважана ў брону, пагражаюча стаяць танкі. На прышле зенітныя гарматы. Малакжава ўзнікае піраміда, на якой паяўляюцца 11 спягоў саюзных рэспублік. Высока над імі ўзвышаецца велізарны партрэт таварыша Сталіна. Навакон—фізікультурнікі, узброеныя вінтоўкамі і ручнымі гранатамі. Ворагу не праішч.

Выступленне скончана. Яно заняло ўсяго 10—12 мінут. Пастроўшася ў новакіль калон, пад гукі баявой і радаснай беларускай песні аб лобімым Сталіне, беларускія фізікультурнікі з вінтоўкамі напераве пакідаюць плошчу, суправаджаемыя апладэментамі таварыша Сталіна і яго саратнікаў. Разам з фізікультурнікамі ўшоў са «станцыі» Красная плошча бронепоезд—блакітны экзпрэс. Беларускае фізікультурнікі ў сваім выступленні яра адлюстравалі сваю гатоўнасць да бою, да абароны граніц сваёй любімай радзімы.

Апладэменты, якімі ўзнагародзіў на Краснай плошчы беларускіх фізікультурнікаў вялікі Сталін — самае найвялікшае азнакна вышчупленню. І гэта высокая азнакна абавязвае фізікультурнікаў БССР працаваць яшчэ лепш, яшчэ больш павышаць сваё фізікультурнае майстэрства на карысць квітнеючай радзімы сацыялізма.

МЫ БАЧЫЛІ ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

З моманту прыезду ў сталіцу ўсе мае мары былі сканцэнтраваны на адным: 24 ліпеня я, былы рабочы, зараз студэнт Беларускага інстытута фізікультуры, выступаю на Краснай плошчы перад урадавай трыбунай і ўбачу вялікага Сталіна. Мае мары здэаюніліся. Я бязмежна шчаслівы гэтым. Мы паказалі на Краснай плошчы інсценіроўку «Мы вайны не хочам, але да бою гатовы». У канцы інсценіроўкі я нес разам з іншымі вялікі герб нашай квітнеючай ордэнаоноснай Рэспублікі.

Беларуская дэлегацыя на фізікультурным парадзе прадэманстравала вялікія дасягненні Рэспублікі, паказала сілу, моц, здароўе і спрытнасць нашых юнакоў і дзяўчат.

І. С. БАБУШКІН, студэнт Інстытута фізікультуры БССР.

200-тысячная ДЭМАНСТРАЦЫЯ ў ТАШКЕНЦЕ

ТАШКЕНТ, 23 ліпеня. (ТАСС). Сёння вечарам у Ташкенце адбылася многатысячная дэманстрацыя ў сувязі са сканчэннем работы Першай Сесіі Вярхоўнага Савета Узбекскай ССР.

Праз Красную плошчу прайшлі калоны дзці, часці доблеснай Чырвонай

Арміі, працоўныя горада. Яны неслі партрэты ўсенароднага выбраніка — любімага Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў.

У дэманстрацыі прымаўла ўдзел 200 тысяч працоўных.

ДА ВЕДАМА ДЭПУТАТАЎ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

Рэгістрацыя прыбываючых на Першую Сесію дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР, выдача усіх даведак робіцца штодзённа з 9 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы ў памяшканні ЦВК БССР (Дом урада, правы бок, другі паверх, пакой №№ 250 і 251. Тэлефоны: 22-349, 22-348 і 23-568).

АБ АДКРЫЦЦІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР
Адкрыццё Сесіі Вярхоўнага Савета БССР адбудзецца 25 ліпеня ў 6 гадзін вечару, у Вялікай зале Дома ўрада.

НЕПЕРАМОЖНАЯ, ВЯЛІКАЯ СІЛА

Партыя большавікоў зрабіла Савецкі Саюз магутнай крэпасцю сацыялізма. З мора, сушы і паветра непрыступныя граніцы нашай несаляннай радзімы. Чырвоная Армія Савецкага Саюза самая першакласная армія свету, зольная даць сакрушальны адпор любому ворагу, які пасмее парушыць мірную працу грамадзян Савецкага Саюза.

Людзі Чырвонай Арміі — выдатныя валады фонд абароны дзяржавы працоўных. Толькі за год другой п'яцігодкі ўрад унагародзіў ордэнамі саюза звыш 3.500 камандзіраў, палітработнікаў, інжынераў, тэхнікаў і чырвонаармейцаў. У Чырвонай Арміі шмат герояў Савецкага Саюза. Гэтыя выдатныя кадры вышлі з рабочых, сялян і савецкай інтэлігенцыі, яны кроўнымі, непарушымі ўзмамі моцна звязаны з народам.

Штогод у Чырвоную Армію ўліваюцца тысячы маладых савецкіх патрыотаў. У яе радах яны робяцца высокакультурнымі, кваліфікаванымі байцамі і камандзірамі.

Усе спробы ворагаў народа: тракісцка-бухарынскай, тухачэўска-гамарнінскай пайкі фашысцкіх шпіёнаў, аслабіць нашу Чырвоную Армію, не ўдаліся і ніколі не ўдадуцца. Чырвоная Армія бялізасна знішчала, знішчае і будзе знішчаць ворагаў народа. У выніку выхрышчання і знішчэння здарніцаў і шпіёнаў, Чырвоная Армія яшчэ больш умацнілася, яшчэ мацней агуртавалася вакол партыі большавікоў, вакол вялікага Сталіна.

У часці, дзе працуюць я, дзесяткі маладых камандзіраў выражаюць волю астацца на пажыццёвай службе ў РСЧА. Намеснік палітрук тав. Каўрыжыка піша ў сваёй заяве: «Хадзілічы перад камандаваннем часці аб астаўленні мяне ў кадрах РСЧА пажыццёва. За справу партыі Леніна — Сталіна, за нашу цудоўную сацыялістычную радзіму, за наш вялікі савецкі народ я гатоў аддаць усе свае сілы».

Тт. П. Ершоў, Г. Ягорчанка і другія намеснікі палітрук і маладшыя камандзіры аднадушна падтрымалі тав. Каўрыжыку.

Сотні лепшых прадстаўнікоў Чырвонай Арміі, на чале з першым маршалам Савецкага Саюза К. Е. Варашылавым, савецкі народ паслаў сваімі дэпутатамі ў Вярхоўны Совет Саюза ССР, у Вярхоўныя Саветы саюзных і аўтаномных рэспублік. Аднадушна, з якой народ выбіраў прадстаўнікоў Чырвонай Арміі, з'яўляюцца аркай дэмакратычнай непахіснага адліства ўсяго савецкага народа, яркім выразнем бязмежнай любові і давер'я народа да сваёй Чырвонай Арміі.

Байцы і камандзіры ў гэтай любінай народнай чэрапаць нахвостнае для іх больш упораў і націскаў работы над умацаваннем баявой і палітычнай магутнасці РСЧА.

Савецкі народ непераможны. Разам са сваёй Чырвонай Арміяй ён змяце і знішчыць любога ворага.

А. І. КАЗЛОВ,

старшы палітрук, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

РАСЦЕ АРМІЯ СТАХАНАЎЦАЎ

Месяц прайшоў з таго дня, як беларускі народ на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі, аднадушна, у пэрым балоце камуністаў і беспартыйных, галасавалі за сваіх кандыдатаў, выбіраў сваіх Вярхоўны Совет. Народ аднадушна свае галасы за тых, хто да кагды аддаў свае галасы партыі, вялікаму Сталіну, хто з'яўляецца непрымыслимым бар'ябартам з ворагамі партыі і народа.

Вярхоўны Совет БССР ёсць сапраўды народны парламент. У гэтым парламенце будучы засядаць і вырашаць важнейшыя дзяржаўныя пытанні, выконваць волю працоўных іх выбраннікі.

Я ганарыся тым, што разам з усімі выбраннікамі народа буду прымаць удзел у рабоце Першага Сесіі.

Партыйная арганізацыя Менскага чыгуначнага вузла аказала мне вялікае давер'е, выбравшы членам і намеснікам сакратара парткома вузла. Як малады партыйны работнік, я вучуся працаваць сам і вопыт сваёй работы перадаю другім партыйным работнікам.

За апошні час на вузле вырастае многа новых выдатных людзей, аднадушна паказваючы зоры ў рабоце. Гэта армія стыханаўцаў-чыгуначнікаў расце з кожным днём.


Машыніст пал'ёмнага крана тав. Івановіч са сваім памочнікам тав. Научыкам у перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР далі рэкордную выпрацоўку — 1.243 проц. нормы. Зараз яны паспяхова самапоўнаюць дасягнутыя паказчыкі.

У сувязі з падрыхтоўкай да ўсесаюзнага дая чыгуначніка і да Сесіі Вярхоўнага Савета БССР на вузле алувацца велізарны палітычны і вытворчы ўздым. У шэраг лепш і паміж службамі разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на лепшую сустрэчу Сесіі.

Як дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, я прыкладваю ўсе сілы да таго, каб наш Менскі чыгуначны вузел вышаў у рады перадавых вузлаў Заходняй чыгуначкі.

П. Я. САБІЛА,

намеснік сакратара парткома Менскага чыгуначнага вузла, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.



Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР з'яўляецца ў Менскім НА ЗДЫМКУ (злева направа): тав. С. А. ТАМІЛОВІЧ-ДАНЧАНКА — старшыня калгаса «Прабуждзненне», Бярэзінскага раёна; П. І. ЮГАСЕВА — дырэктар МТС Касцюковіцкага раёна; А. І. ПАЛ'ЕВА — адл. малочнай фермы калгаса «Чырвоны дэбел», Гусінага раёна; П. Я. САБІЛА — намеснік сакратара парткома менскага чыгуначнага вузла; С. А. ГАНЧАРОВ — старшыня калгаса «Чырвоны моладзец», Віцебскага раёна ў садзе Удзіфінскага гарадка. Фото С. Грына.

Граніцы нашай радзімы на моцным сталінскім замку

Пагранічная ахова, створаная з лепшых часцей Чырвонай Арміі, авенных бессмертнай славай перамог на франтах грамадзянскай вайны, лангуюм застаць дзавораў і пікетаў размясцілася ўздоўж заходніх грані Савецкага Саюза, безупынна ведучы бар'ябары з бандамі і лазутчыкамі капіталістычных краін. У шматлікіх базавых схватках з ворагамі нашы слаўныя пагранічнікі заўсёды пралёталі і праяўляюць найвышэйшы героізм і самаадданасць.

Акружана любоймі народна і бацькоўскімі клопатамі таварыша Сталіна пагранічная ахова безупынна павышае сваю баявую і палітычную падрыхтоўку. Ва ўтульных лясніцках пакояў і на вучэбных палях штодзённа кіруюць палітычна і баявая вучоба.

Штогод у пагранічную ахову ўліваюцца тысячы маладых людзей. Яны прыносяць з сабой малады залор і бязмежную любоў да сваёй радзімы. Пад кіраўніцтвам партыйных арганізацый вырашчваюцца новыя людзі, палкі савецкай патрыяты, інтэрнацыяналісты, смелыя і бясстрашныя, адданы да канца абароны краіны сацыялізма.

Штогод пагранічныя часці выхоўваюць у сваім асяроддзі сотні і тысячы агітатараў, прапагандаістаў, актыўных удзельнікаў будаўніцтва сацыялізму. Сотні таленавітых людзей вырастаюць у камандзіраў, палітработнікаў, ператвараюць службу ў пагранічнай ахове ў сваю пажыццёвую прафесію. Я сам вырас у пагранічнай ахове з радавога палітбайца ў адказнага палітработніка і няпер воляй большавіцкай партыі, яе ЦК пастаўлен на чале партыйна-палітычнага кіраўніцтва часцей пагранічных і ўнутраных войск НКВД Беларускай акругі.

У сваёй штодзённай рабоце пагранічнікі адчуваюць рэальнасць капіталістычнага акружэння. Замежныя фашысцкія разведкі безупынна, з уласцівай ім нагласнасцю прабуюць засялыць у наш тыл сваіх агентаў — трапкістаў, шпіёнаў, тэарыстаў і дыверсантаў. Пад кіраўніцтвам сталінскага наркома

Н. І. Ежова партыйныя і беспартыйныя большавіцкі-пагранічнікі праяўляюць высокую рэвалюцыйную пільнасць, мужнасць і адвагу. Днём і ноччу, у сніжоту і холад ахоўваюць яны граніцы, упорна вывоўліваюць хітрага і каварскага ворага, а калі ён не здаецца, то яго знішчаюць, не даўшы пранікнуць у наш тыл.

Пагранічнікі заўсёды лічаць, што ахова граніцы — гэта вялікае давер'е народа сваім лепшым сынам і што гэта абавязана быць заўсёды на вяршыні сацыялістычнай бацькаўшчыны. З годнасцю можна заявіць, што пагранічная ахова з годна адраўнава давер'е народа. Кожны дзень прыносіць нам новы перамогаў ў барацьбе з ворагамі народа, з агентамі замежных разведкаў.

Сотні імёнаў пагранічнаў-героіў вядомы ўсёй краіне. Народ добра ведае выдатных пагранічнаў-ордынаўцаў, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР тав. Ільінінскага, ордэнаўскага тт. Успенска, Спенаўска і інш.

Беларускі народ аказаў вялікае давер'е пагранічнікам, выбраўшы лепшых з іх у свой сацыялістычны парламент — Вярхоўны Совет рэспублікі. Выбаршчыні ордэнаўскай Савецкай Сацыялістычнай Беларусі — магутнага фарпоста краіны Савецкай на захадзе — моцны быць упэўнены, што пагранічнікі дэпутаты будучы дастойны гэтага вялікага гонару і ўсе свае сілы і здольнасці аддадуць на карысць і росквіт любімай радзімы. Яны аддадуць усе свае сілы на тое, каб яшчэ вышэй узняць бязмежную пагранічную ахову, каб нашы граніцы сталі яшчэ больш непрыступнай крэпасцю для ворага.

Нахай ведаюць фашысцкія агрэсары, што граніцы нашай сацыялістычнай і бацькаўшчыны на моцным сталінскім замку.

І. В. ВАСІЛЬЕВ,

начальнік палітдэпаўта пагранічных інутраных войск НКВД Беларускай акругі, былы камандзір, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Вялікае права савецкага народа

Палову свайго жыцця я пражыла пры капіталізме. Маё дзяцінства было скалечана яго суровымі законам. Бацька — чорнарабочы, маці — прачка. Міжсродна іх заробатку нехацела для пракармлення сям'і — 7 чалавек. Галечка і хвароба былі частымі гаспакамі ў нашай сям'і. 9-гадовай дзяўчынкай я ўжо сама пайшла на пошукі кавалка хлеба, працавала служанкай, горніччай, прачкай. Мой асабіты прыклад характэрны для мільянаў людзей парскай Расіі, для якіх былі закрытыя дзверы ў навуку.

Старая школа з яе металамі выхавання калечыла дэяць, вырапоўвала з іх пакарнічых слуг пануючага класа, дробных уласнікаў, людзей з абмежаваным кругазорам. З шкільных уражанняў на ўсё жыццё ў памяці асталіся розгі, вучні, стаячы ў куце на каленях, спалоханыя дзіцячыя твары.

Я памятаю пачатак сваёй педагагічнай дзейнасці. Скончыўшы двухкласовы курс, я атрымала права быць настаўніцай у вёсцы. Але месцаў няма, школ няма. 6 дзён я прастаяла ля каліткі інспектара народных вучылішчаў Грышчэга павета Лукашэвіча, чакаючы прыёму. Вышадкова мне «пашчаслілілася». Намір влізі наступіць, аслабілася, значыцца, месца. Я стала настаўніцай у вёсцы. Буднік школы — старая паўраваўшася хата. Ні кілі, ні ошыткаў. Вартаўнік пехатой пайшоў за 45 верст у мястэчка і прынёс 10 грыблёвых дошак. На іх па чарзе псалі вучні. Мы не ведалі, што такое тэатр, кіно, яе гэта траюць на скрытцы, што такое радыё...

Далёка ў мінулае ўшоў той пракляты час. Вялікая, яркая і красачная карціна росквіту майе радзімы, росквіт культуры паўстае перад маёй. Тое, аб чым марылі вяршыні лепшых людзей, ажыццявілася ў нашай краіне Сталінскай Канстытуцыі. На вяршыні культуры ўпэўнена ўбарэацца ўвесь многамільённы савецкі народ. Яму яго дзясны гаспака і шырока адкрытыя дзверы навуцы, паліцы, школ, тэхнікумаў і ўніверсітэтаў. Нашу ордэнаўскую Беларусь, якая ў мінулае была асабіста бядная, упрыгожваюць пяпер сотні новых пабудаваных пры савецкай уладзе школ, тэхнікумаў, уні-

версітэтаў і інстытутаў. Па адной толькі Гомельскай вобласці налічваюцца 854 школы, 3 тэхнікумы, 3 інстытуты і т. д.

Новыя школы змястоўна аформлены. На кожным кроку адчуваецца культура, пісьменнасць, клопаты аб дзень. Дзеці выхоўваюцца ў камуністычным духу, растуць маральна і фізічна моцнымі людзьмі, актыўна будуюць камуністычнага грамадства. Вось што аб гэтым проста раскаваюць вучні Гомельскай школы № 1 імя Комінтэрна ў ісьме да сваіх іспасек таварышчэў:

«Дарэгія незнаёмыя прыяцелі, мы прыходзім у жудасць, калі чытаем, як цяжка жыццёва дзецям за граніцай, у якіх цяжкіх умовах растуць нашы таварышы. Мы, дзеці краіны Савецкай, жывём радасна і шчасліва. Мы ўсе зямляем, аб нас клопачыцца партыя, урад і наш дарагі бацька і настаўнікі любімы Сталін. Для нас пабудаваны палаты, школы і клубы. Нам створаны ўсе ўмовы для добрай вучобы і адпачынку».

Мне, як старому педагогу, радасна чытаць гэтыя радкі маіх вучняў. Савецкі настаўнік ажурна клопачыцца і пашанай, вась і я, радавая настаўніца, выбрана народам дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. З трыбуны Першага Сесіі сацыялістычнага парламента Беларускай рэспублікі мне хочацца раскаваць аб тым, як высока ўзнялася культура беларускага народа.

Стаўшая савецкай разведка выкрыла і знішчыла асігнаў гібелі ворагаў нашай радзімы. Найпершай нашай задачай, задачай дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР, з'яўляецца барацьба за лівізаванне вынікаў шкільнага ва ўсёх галінах сацыялістычнага будаўніцтва і, у прыватнасці, на фронце культуры, на фронце народнай асветы. На страх ворагам, на радасць працоўным усяго свету квітнее і будзе квітнее наша вялікая краіна сацыялізма, квітнее і будзе квітнее наша савецкая сацыялістычная культура, бо нас ведае ад перамогі да перамогі партыя Леніна—Сталіна, вялікі правадзір таварыш Сталін.

Марыя Марыяўна ПРУДНІКАВА, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

НОВАЯ ВЁСКА — НОВЫЯ ЛЮДЗІ

Я працую брыгадзірам жаночай трактарнай брыгады № 4 Крынкаўскай МТС. На трох «ХТЗ» працуюць 6 маладых калгасніц-комсамолак. Усе яны поўны энтузіязма, жадаюць выдатна працаваць на карысць сваёй радзімы.

Зараз мы прыступаем да ўборкі. Пачынаем з перабрання ільну. Мы ўзялі на сябе абавязальства — выцярэбіць па 8 гектараў за змену. Абавязаліся таксама перавыконваць заданні і па іншых работах. Ад усвежлення, што мы працуем на свой калгас, на саміх сябе, на сваю родную дзяржаву работа спорыцца і ідэе ўдарнымі тэмпамі.

Гэтага не маглі быць у стары час. Я сама маладая. Аб старым жыцці ведаю толькі па расказах сваёй мамы — Матроны Паўлаўны, калгасніцы калгаса «Днепрагэс».

Сама назва нашай вёскі — «Мералікова» быццам напамінае аб жабрацім жыцці сялян-беднякоў, якія складалі большасць жыхароў вёскі. Вукапаўсца, дзядушка апрацоўка зямлі прыводзілі да нізкіх ўраджаў, ды прытым працаваць прыходзілася, галоўным чынам, на кулакоў Самалумскага, Дуброўскага і інш. паразітаў. Горкае было жыццё. У вёсцы не было ні адной школы. Большасць сялян былі непісьменныя, цёмныя, загнаныя людзі.

Не пазнаць сёння нашу вёску. Не пазнаць і яе людзей. Усе дзеці калгасніцкі вучыцца ў школе.

У калгасе разгарнулася вялікае будаўніцтва. Пабудаван вялікі свінарнік на 100 галоў, кароўнік на 150 галоў, 5 хлебных свінаў, сушылка, пазарны сарай і інш.

Калгаснікі жывуць поўнакрэйным жыццём. Былая беднасць, ніколі не звадзёўшыя канцы з канцамі, зараз пчальніц калгасніцы. Ершчанка Павел, Ершчанка Пётр, Гольванкоў Даніл пабудавалі сабе новыя, прасторныя дамы. Усе нашы калгаснікі забяспечаны каровамі, свінямі, дастатковай колькасцю птушак.

Нам калгас «Днепрагэс» даў Чырвонай Арміі многа гарачых патрыотаў сваёй радзімы. Калгаснікі Лебедзеў Нікалай і Лебедзеў Цімафей у Чырвонай Арміі скончылі літнёвую школу і зараз асталіся на вышэйшай лётчыцкай службе. Працуюць лётчыкамі. На вышэйшай лётчыцкай службе ў Чырвонай Арміі ў якасці маладога камандзіра астаўся таксама Лебедзеў Грыгорый.

Намала машынаў працуюць на нашых палях. Выйдзем у поле — грукуць трактары, жанярыкі, каскі, поўкаладныя маладаты. Тая-ж зямля, якая ў мінулае была мачахай для сялян, асуджала іх на поўгалоднае існаванне, сёння дае багаты ўраджай, забяспечвае культурнае жыццё.

Мы добра ведаем, каму мы абавязаны ўсім гэтым. Нашы калгаснікі бязмежна адданы нашай партыі большавікоў, дарагому і любімаму Сталіну.

Сёння выбраннікі беларускага народа збіраюцца ў сталіну нашай рэспублікі на Першую Сесію Вярхоўнага Савета БССР. У гэты ўрачысты дзень мы накіроўваем нашы позіркы, нашы думкі да нашага дарагога бацькі, настаўніка і друга — Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Анна Васільеўна МУРАТЭВА,

брыгадзір жаночай трактарнай брыгады, Крынкаўскай МТС, Віцебскага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

КВІТНЕЕ КУЛЬТУРА КАЛГАСНАЙ ВЁСКІ

Адкрываецца Першая Сесія беларускага сацыялістычнага парламента. Мне хочацца адзначыць велізарны дасягненні мастацтва беларускага народа, адданыя пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна.

Мастацтва Беларусі расціла толькі пасля Вялікага Кастрычніка. За год савецкай улады ў БССР вырабілі тэлевізійныя кампазітары, мастакі, пісьменнікі, якія далі рад каштоўных твораў.

Дзяржаўная філармонія, кансерваторыя, музычныя вучылішчы, тэатр оперы і балета, рад самадзейных гуртоў — усё гэта рэзультат няўхільнага ажыццяўлення ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, рэзультат росквіту нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па зместу культуры БССР.

Нашы кампазітары працуюць зарад над новымі творамі. Рад кампазітараў БССР працуюць над творами для беларускага народнага ансамбля песні і пляскі. Кампазітар — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — тав. А. Е. Турчанкоў працуе над операй «Пагранічнікі», адлюстроўваючай героічнае жыццё слаўных вартваўшых нашых рубажкоў. Рыхтуюцца араторыя на тэст П'ямы беларускага народа вялікаму Сталіну. Асабіста я працую над операй «Дрыгва». Музыка гэтай оперы будзе прасякнута беларускімі народнымі матывамі. Уся мая работа, усе мае думкі накіраваны на тое, каб яшчэ вышэй узняць культуру і музыкальнае мастацтва Беларусі.

Я прыкладваю ўсе свае сілы, усю энэргію, каб апрадаць давер'е народа, выбрэўшага мяне сваім пасланцом у Вярхоўны Совет. Я буду пісаць музычныя творы, вартыя нашай цудоўнай эпохі.

Антоній Васільевіч БАГАТЫРОУ, старшыня ордэнаўскай саюза кампазітараў БССР, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — кампазітар.

НАШ ПАСЛАНЕЦ

Ярачкі заўзятая пілі з місі пахучы сыр-радой. Радасны дзед трымаў крок да калгаснай сядзібы, дзе будавалася па яго ініцыятыве абора новаарганізаваная аўтаводчай ферма. Абору пакрылі тонітам, зрабілі шчыльнае стол. Унутры з шалёвак будавалі невялікія аддзелкі.

— Палад будзем, хе-хе-хе... Вось дзе маім ярачкам будзе рай!

І дзед браў у аднаго працоўчага сакеру. Сіенкі аддзяляючы фарбавай белай фарбай, і абора сапраўды надала палад — чыстата, утульнасць, вялікія вокны.

Апрача атрыманых з ім прыпытоў, калгас закупаў многа высокапародных аўтамаматак. Да вясны ферма налічвала 700 авечак, ды яе абы якіх; у абору гучна блаялі бараны-мернысы — рогі каласом, доўгія, тоўстыя, як мяцелькі, хвасты.

У сакавіку месяца 1936 года Грыгорый Мінавіч паехаў дэлегатам у Маскву на Усесаюзнаму нараду перадавыя сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Савецкі ўрад унагародзіў таварыша Барушкова — выдатнага жывёлавода — ордэнам Працоўнага Чырвонага Сігна. Пасля нарады дзеду даручылі кіраваць усёй аўтаводчай фермай.

Грыгорый Мінавіч устае звычайна вельмі рана — над лесам толкі пачынае сайманна — рад.

Перш-на-перш ён аглядае ферму. У мінулае годзе калгас атрымаў ад яе прыбытак у 30.000 рублёў. Сблэта фер-

ма налічвае 970 авечак. У сталце прыбавілася новага парода — пракос-рамбулі. Гэта вялікія бязрогі бараны і авечкі. На іх куравацца поўсць, белая і млякая, як вата. Кожны такі баран дае ў час стрыжкі 4,5 кілаграма шаўкаўскай поўці.

Грыгорый Мінавіч вачыма, поўнымі пшасца, аглядае на пашы белыя, як воблакі ў блакітным небе, стады авечак. Яго даўнейшы сябра Нікіта Аламенка — барадаты пастух і вялікі лютуненік — таксама прыжмурыў ад пшасца і сонца вочы, ралучае:

— Ого, гэта авечкі! Увесь СССР мае ад іх карысць. От, узяць, напрыклад, ідзе віно пагранічнік у дзядо. Мякка і цёпла рыпчы вальні. А з чаго яны зроблены? З шерсі. А чыя гэта шерсць? Наша, Мінавіч. Сам Паланян на ільзіне-халдзіне працаваў, пэўна, у вальніках, ачаваных з шерсі нашых пракос-рамбулі.

Грыгорый Мінавіч добра ведае, што Нікіта фанатізуе: паланіскія вальнікі, мошчы, былі зроблены нез поўці лоеўскіх пракос-рамбулі, але, калі дзед глядзіць на багаты рад сваёй вялікай працы, яго сэрца поўніцца да краёў кінучай радасцю...

Прад галаву Барушкова сустракаюць трактарысты МТС. Учора яны працілі свайго пасланца ўрагуляваць справу з выдатчай зарплата: часта бывае затрымка.

Зрабіўшы гэта, дзед з дырэктарам аглядае палі. Ён доўга гутарыць з камбайнерамі, унікае ва ўсе дробны іх

жыцця і, нібы добры бацька, раіць, як лепш паставіць справу.

Ціха шумяць залатыя шпанічныя нівы.

Дырэктар МТС рукавом кашулі выцірае потны твар:

— Ну і ўраджай урадзіў! У шпаніцы, як у лесе, можна заблудзіцца.

— Адна народная пагаворка гаворыць: не талы ганарыся, калі на карні стайці, а талы ганарыся, калі ў засоку ляжыць. Я от таварыш Раўсці, бачу, што тэмпы ўборкі трэба паскорыць, бо час не церпіць: асыпшася шпаніца. Асабіста за людзьмі глядзіце. Яны — усё рамаюць.

Апошнія словы Грыгорый Мінавіч гаворыць, аглядаючы ў аўтамашыну. У суседнім сельсавеце сьвалясоў дэпутат правярае, як ідзе ремонт школ.

Адтуль праслабнымі дарогамі «форд» імчыцца на станицю. Мінавіч успомніў, што са старухой не разітае Шкада, але дамоў вярнуцца няма часу — трэба паспець к поезду.

Вечарам Паўлаўна з адчыненага ака на пад соннымі кіленамі гукае Нікіту Аламенка:

— Ці не бачыў ты дзе Грыгорый Мінавіча? На возку ўстаў і, не паспеладумі, ціхаваня вышаў з хаты... Тагі ён неспакойны чалавек. У Менск паехаў ён сёння збіраўся. Скажу, што яшчэ зойдзе, ды нешта няма. Можна справа якія тэрміновыя.

— На Сесію паехаў, на Сесію, Паўлаўна. У Менск. Справы нашы народныя вырашаць.

Анат. ВЯЛОГІН.



Учора на Краснай плошчы ў Маскве фіхкультурыкі Савецкай Беларусі дэманстравалі сваю гатоўнасць да абароны сацыялістычнай радзімы, сваю слаў і магутнасць. НА ЗДЫМКУ: фіхкультурыкі Савецкай Беларусі трэніруюцца перад ад'ездам на фіхкультуры па-рад у Маскву.

ВЕРА ЛАМАКА У ГОМЕЛІ

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). 23 ліпеня маскоўскім поездам у Гомель да сваіх родных прыхала ўдзельніца герайчнага беспасадкачнага пералёту Савостопаль — Архангельск старшы лейтэнант-ордананосец Вера Фёдаравна Ламака.

З думкамі аб вялікім Сталіне мы адправіліся ў адкасны шлях, з думкамі аб Сталіне мы ляталі над вялікімі прастораў нашай неабсяжнай сацыялістычнай радзімы. У цяжкіх метэаралагічных умовах мы смела вялі сваю сталёвую машыну наперад, ведаючы, што за нашым палётам сачыць увесь 170-мільёны народ і вялікі Сталін.

У ГОНАР ПЕРШАЙ СЕСІ ВАРХОУНАГА СОВЕТА БССР

Учора ў Менску адбыўся гарадскі агітацыйны мотарабег, прысвечаны Першай Сесі Вархунага Совета БССР. Па самых ажыўленых вуліцах горада — Савецкай, Свердловаўскай, Пушкінскай, Маскоўскай і інш. працягваліся 37 святотна ўпрыгожаных матышкаў.

УЗНАГАРОДА КРЫВАНАСАЎЦАЎ

За стыхаўска-кыраванасоўскую работу па выкананню дзяржаўнага плана пагуку і выграўкі і паскарэнне звароту вагонаў, за ўваранне ў работу перадавых, выпрабаваных металаў і выхільнае выкананне асабліва НКПЗ народны камісар шляхоў азнач. тав. Л. М. Кагановіч узнагародзіў азнач. «Поехотом» жезельдорушнікаў, групу перадавых работнікаў службы руху роных чыгунак у ліку Беларуска-Беларуска-Віленска-Крыўнанасоўскай Беларуска-Віленска-Крыўнанасоўскай станцыі Жлобін тав. Н. Л. Халко, старшы сродзачы ст. Жлобін тав. К. Я. Калод і памочнік начальніка расправаў аддзела службы руху тав. В. А. Хаменка.

15 НОВЫХ МТС

БССР атрымае 15 новых МТС, у тым ліку Менская і Магілёўская воласці па 4 новых МТС, Віцебская і Гомельская — па 2, Палеская воласць — 3 МТС. 170 новых магутных гусенічных трактараў «Універсал» пачнуць барадзіць каласныя палі БССР. 76 трактараў, 57 скаладных малазараў, 42 грузавыя аўтамабілі, 15 аўтамабіляў аўтамабільна-аўтамабільнага машынабудаўніцтва і 100 ралыбэропаў у хатах калгаснікаў сельгаспадарчай арміі Я. Молатава, Лучнікоўскага сельсавета.

ПА ГАРАДАХ І РАЕНАХ РЭСПУБЛІКІ

У горадзе Гомелі адкрываецца кінопракатная кантора абаронічых фільмаў. Фільмы будуць служыць вучэбным падручнікам для падрыхтоўкі населення да праціпаветравай хімічнай абароны (Г. П.).

У ГАТЭМ ГОЛДЭ ў ламак рабочых, служачых, калгаснікаў Слуцкага раёна ўстаноўлена 215 ралыбэропаў. У бліжэйшы час намечана ўстанавіць 100 ралыбэропаў у хатах калгаснікаў сельгаспадарчай арміі Я. Молатава, Лучнікоўскага сельсавета.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

АБ ХОДЗЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ У КАЛГАСАХ ПА РАЕНАХ І АБЛАСЦАХ БССР НА 20 ЛІПЕНЯ 1938 г. (у процантах).

Table with columns: ВОБЛАСЦІ І РАЕНЫ, Завантажаныя і апрацаваныя, Спосабы нагураўных спосабаў, Закаладзеныя сіпосныя плошчы, Падрыхтаваныя паштэты. Rows include Віцебская вобл., Аршанскі, Асавіцкі, Вагушаўскі, Вяшанкаўскі, Ветрыцкі, Віцебскі, Герародскі, Дрысенскі, Дубровенскі, Лельскі, Лявоніцкі, Мухаўскі, Палаткі, Расонскі, Сенненскі, Сіроцінскі, Суражскі, Талачынскі, Ушанскі, Чашнінскі, Гомельская вобл., Будакашалеўскі, Веткаўскі, Гомельскі, Дабрушскі, Жлобінскі, Журавіцкі, Кармянскі, Лоеўскі, Рагачоўскі, Рачыцкі, Свяціслаўскі, Уваранскі, Перахоўскі, Чачэрскі, Магілёўская вобл., Асіпавіцкі, Бабрускі, Бялыніцкі, Барыскі, Выхавіцкі, Горакі, Дрыбінскі, Касцюковіцкі, Кіраўскі, Кіямінскі, Кіліцкі, Крулеўскі, Крычэўскі, Магілёўскі, Мопілаўскі, Праніскі, Хойніцкі, Чавускі, Чарыкаўскі, Чырвонапольскі, Шклоўскі, Менская вобл., Барысавіцкі, Бягомльскі, Грэскі, Заслаўскі, Іоніцкі, Крулеўскі, Лагоўскі, Лявоніцкі, Менаўскі, Пухавіцкі, Сідукі, Смаляніцкі, Руднінскі, Старадарожскі, Стаўбінскі, Удзельскі, Халеніцкі, Чарыска-Бабруцкі, Палеская вобл., Брагінскі, Васілевіцкі, Глуцкі, Даманавіцкі, Езьскі, Жыткавіцкі, Камарынскі, Капаткевіцкі, Лельскі, Мазыркі, Нараўлянскі, Парыжскі, Петрыкаўскі, Тураўскі, Хойніцкі, Усяго па БССР.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ У КАСЦЮКОВІЦКІМ РАЁНЕ ІГНАРУЮЦЬ КАМБАЙНОВАЮ УБОРКУ

КАСЦЮКОВІЧЫ. (Спец. кар. «Звязды»). Раён уступіў у паласу масавай уборкі. Першыя дні паказваюць, што ўзятыя тампы ні ў якім разе не могуць забяспечыць своєчасную ўборку ўраджаа без страт. За 5 дзён у раёне зжата толькі каля 3 тысяч гектараў, што складае 7,3 проц. плана ўборкі. 26 камбайнаў павінны ўбраць 3.500 гектараў зялёных. Не глядзячы на тое, што ўжо 5 дзён праходзіць уборка, камбайнавы парк ашча не поўнаасцю ўключав у работу. У калгасе «Парыжская коммун» 4 дні без работы стаіць на полі паўднёвы камбайн камбайнера Міхалёва. Ён прастойвае выключна таму, што дырэктар Касцюковіцкай МТС (намеснік дырэктара Ляпіч) не забяспечыла своєчасны рамонт трактара. Таксама не працуе камбайн і ў калгасе «Скрам» Бялыніцкага сельсавета. Тут праўленне калгаса не вылучыла і не замацавала людзей для абслугоўвання камбайна.

Фактаў аўнага ігнаравання камбайнаў у Касцюковіцкім раёне прывесі многа. Яны ўсёй якраваасцю паказваюць, што кіраўнікі раёна і МТС не даюць рашучага адпору антымеханізацыйскім настроям, пануючым у многіх калгасах. Нельга моўнікі абыйсці пытанне пабудовы зернеўсильнак у калгасе камбайнавай уборкі. Пабудова зернеўсильнак у раёне сарвана. Раёны зямельны аддзел (загалды Левінаў) не апрамешча гэтым пытаннем. Калгас «Прадзёрская рэвалюцыя» два годкі будзе зернеўсильнык і ніяк не можа яе закончыць. Сёлета ў калгасе працуе камбайн, і для таго, каб прасушыць хлеб, старшыня калгаса Вяленася дадумася разлаць абмалочаны хлеб на 260 хатах калгаснікаў для сушкі. Аб гэтых фактах добра вядома другому сакратару райкома партыі тав. Ісачанку, але ён не прымае ніякіх мер, каб спыніць такую нягодную работу. Язасці ўборачных работ у раёне не адносяць сур'янай увагі. Пры ўборцы ўраджаа дапускаюцца вялікія страткі. Пасля жніўня ячмёню ў калгасе «Чырвоныя Ніўкі» астаеца многа няаскачаных месц. Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што ў Касцюковіцкім раёне не існуюць барышы для своєчасовай і добраасцю ўборкі ўраджаа, што райком ПРК і дырэктары МТС дранна кіруюць ходам ўборачных работ.

ПАСЯХОВА ВЫКОНВАЕМ УЗЯТЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Наш калгас, рыхтуючыся да ўборачнай кампаніі, уключыўся ва ўсёасцю сацыялістычнае саборніцтва, распачае па ініцыятыве шчырынаскіх калгаснікаў. Мы абавязаліся ўбраць багаты ўраджай і самай спіслова тэрміны і без малейшых страт. Зараз ўборка ў поўным рагары, і я хачу падзяліцца вопытам, расказаць, як мы ўбраем ураджай, вядзем барацьбу са стратамі. 12 ліпеня арганізацыя аэвіні вышлі на свае агаляе адведзеныя участкі. Да працы калгаснікі адносіцца вельмі сур'яна, кляпатыва, працуюць дружна і высокаасцю. З першых дзён былі паказаны ўзоры большавіцкай праці. На 21 ліпеня, былі жаты ўсе 167 гектараў жыта. Свой абавязак — уборку жыта прывесі за 10 рабочых дзён — мы выканалі паспяхова. Нормы працоўнай перакрыжоваці ў два разы. Калгасніцы Зяя А., Зяя Н., Зяя У., Каабэ Л. і іншыя выжынаюць па 0,25—0,30 гектараў кожная. Па-стахаўска працуе працуе аэвіні жанчыны на ўборцы кок-сагува. Зяя П., Зяя Е., Кірыленка Н. збіраюць салпецкае пасенне. Ужо сабралі 5 кілаграмаў. Язно абавязалася з 3 гектараў кок-сагува сабраць 6 пулоў насення. На ўборцы разгорнута сацыялістычнае саборніцтва паміж брыгадамі і асобнымі калгаснікам. Брыгады і асобныя калгаснікі сочаць за выкананнем самых калгаснічых задач, за выкананнем заключаных садагавораў. Вынікі апошняй праверкі паказалі, што партыянава заававала трэцяя брыгада, якой кіруе комсамолец М. Шкірмак.

С. НАЗНАЧЭУ.

УСЕБЕЛАРУСКІЯ СПАБОРНІЦТВЫ АВІАМАДЭЛІСТАЎ

Учора пад Менскам у Мядзевыжне адкрыліся VII усёбеларускія саборніцтвы авіамадэлістаў. У іх прымаюць удзел звыш 100 пілотаў і школьнікаў Менска, Гомеля, Віцебска, Магілёва, Оршы і іншых гарадоў. Юныя авіамадэлісты прадэмаструюць каля 200 мадэляў (фюзэляжныя мадэлі, гідрамалёлі, схематычныя мадэлі і інш.). 8 мадэляў маюць бязнавіны матарычкі. Саборніцтвы прыгатуцца чатыры дні. На іх будзе вярнана аброрная каманда для ўдзелу ва ўсёасцю саборніцтвах авіамадэлістаў, якія адбудуцца 6 жніўня ў Котэбелі (Крымска-АССР).

200 КОМСАМОЛЦАЎ ВЫХАЛІ У ДАЊБАС

З Магілёва выхалі ў Данбас — на радыё стыхаўскага руху — 200 лешных комсамольцаў БССР. Яны адправіліся туды, каб уключыцца ў рады слаўных сродчых гарнякоў і разам з імі амагацца за выкананне сталіскага задання — даць краіне больш каменнага вугалю. Па даручэнню ЦК ЛКСМБ эшалон комсамольцаў суправаджае ў Данбас лешны майстар кыраванасоўскай язм, машыніст магілёўскага паравознага дэпа тав. Качароў.

ШЛЮПАЧНЫ ПАХОД ІМЯ XX-ГОДДЗЯ ВЛКСМ

Комсамольскі камітэт гомельскага аўтамабільнага тэхнікума арганізае ў гонар XX-годдзя ВЛКСМ шлюпачны паход па маршруту Гомель—Кіеў па рэках Сож і Дняпро. У паходзе прымуць удзел 6 комсамольскіх актывістаў-выдатнікаў вучобы. Увесь маршрут намечана праейці за 6,5 халавых дзён. Каманда прапына па парадню трэніроўку і медыцынскі агляд.

КАЛГАСНІКІ БССР НА КУРОРТАХ КРЫМА І КАЎКАЗА

146 калгаснікаў Савецкай Беларусі пабылі ў бітучым годзе на лешных курортах Крыма і Каўказа. Калгаснікі Барыскі в арміі «Сталінскіх ваіцкіх». Капрысавіцкага раёна, месці ляжыцца ў Ялце. Калгасніца Капаровіцка в Хойніцкага раёна пабыла ў Еўпаторыі. Калгаснік Гупай в калгасе «Першае мая», Судыцкага раёна, месці пабыў у Ливадзі. Да канца года пудыкі на курорты Савца атрымаюць ашча больш 150 калгаснікаў і калгасніц.

ПАПАРАЎКА

У апублікаванай 9 ліпеня ў газете «Звязда» паставанов СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на БССР на 1938 год» дапушчана неалакладнасці. Другі і пачатак трэцяга ралкоў 7-га пункта тэма чытаць: Умовы куплі калгасамі племянных быкоў... і далей як у тэксьце.

НАМ АДЗІННАГО РЕДАКТОРА І. М. ОФЕНГЕЙМ.

ЗАРУБЯЖОМ

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

НОВЫ МАНЕЎР ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ СУПРОЦЬ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПАРЫЖ, 23 ліпеня. (ТАСС). Прапановы германскага ўрада, пераланыя ўчора ў Лондане германскім паслом Дыркенам, ажыўлена каменуюцца французскім друкам. У палітычных колах лічыць, што гэтыя прапановы — манеўр гітлераўскай дыпламатыі, разлічаны на тое, каб паралізіць рэацыю паміж Англіяй і Францыяй і чэхаславацкім пытанні і каб падрыхтаваць удар Германіі супроць Чэхаславакіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

ПАТАПЛЕННЕ ДАЦІНАГА ПАРАХОДА ФАШЫСЦКІМ САМАЛЁТАМ

ЛОНДАН, 23 ліпеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтар, згодна весткам, атрыманым брытанскім адміралцействам, даці пароход «Водзіло», азнаходзячыся на адлегласці 60 міль на ўсход ад Барселоны, падвергае бамбардзіроўцы з самалёта. Атрымашы значныя пашкоджанні, пароход затонуў. Экіпаж атаканаўшага парохода ўзят на борт англійскага крысебра «Шропшыр», які ў момант нападу на пароход знаходзіўся ад апаігнага на адлегласці 11 міль.

ВЯЛІКА СТРАТЯ МЯЦЕЖНІКАЎ

ПАРЫЖ, 24 ліпеня. (БЕЛТА). Агенства Эспань паведамляе, што характэрнай рысай рагарнуўшыся на фронце Леванта баў з'яўляецца выключна вялікая колькасць страт, якія наасцю інтэрвенты і мяцежнікі. На працягу толькі трох апошніх дзён мяцежнікі страцілі, прыкладна, 8 тысяч чалавек.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

ФАШЫСЦКАЯ САМАЛЁТА НАД ФРАНЦУЗСКАЙ ТЭРЫТОРЫЯЙ

ПАРЫЖ, 23 ліпеня. (ТАСС). Учора пасец фашысцкіх самалётаў ляталі над французскай тэрыторыяй у ваколіцах Осеіва (раён Французскіх Пірэнеяў). Французская зенітная артылерыя вырабіла тры выстралы, пасля чаго фашысцкі самалёт улялі курс на Лерыду.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства напыняльнай абароны ад 23 ліпеня, у сектары на поўдзень ад Баракса пасля 4-гадзіннага бою рэспубліканскія часці энергічна адкінулі праціўніка. Інтэрвенты панеслі цяжкія страткі.

ПРАВІДЗІЦЬ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

ІНСТЫТУТ РЫХТУЕ ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНОЛАГАЎ ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦАХ: 1. Тэхналогія неарганічных вшчыстваў (асноўная хімічная прамысловасць). 2. Хімічная тэхналогія арганічных прадуктаў і сістэма арганічных фарб вальніцаў. 3. Хімічная тэхналогія вальністых вшчыстваў. 4. Тэхналогія лакаў і фарбаў. 5. Тэхналогія вальнічых вшчыстваў. 6. Тэхналогія папэраў. 7. Тэхналогія керамічных вытворчасцей. 8. Тэхналогія пластычных мас. 9. Тэхналогія электрахімічных вытворчасцей. 10. Тэхналогія электратэхнічных вытворчасцей. 11. Тэхналогія працэсінчых прадуктаў. 12. Тэхналогія гумі і каучукаў. 13. Тэхналогія сінтэза каучука і арганічных ацуніяў. 14. Тэхналогія хімічнай і серапрацоўкі целюлозы. 15. Спечыніч. 16. Тэмы навучаня 3 год. Канцігент новага прыёму студэнтаў павялічав в 400 да 600 чал. Умовы прыёму агульны для фох ВТУ НКПЗ. Рымор сталенны: I курс — 140 руб., II курс — 140 руб., III і IV курсы — 185—225 руб., V курс — 210—260 руб. Больш падрабязныя весткі аб Інстытуце в характэрнасьці спецыяльнасцей высылваюцца бесплатна па патрабаванню поўных сярэдніх навуцальных устаноў, або па калектыўных агульных спончучых сярэдніх навуцальных устаноў.

МЕНГАРФА

ПРАПАЊУЕ ўраўнаважаны арганізацыі, устаноў і прадпрыемстваў г.р. Менска, ІКІН ДА ТЭРАДА ЧАСУ ІЗ ПЕРАГІСТРАВАЛІ ў МЕНГАРФА ОВАХ ШТАТАЎ І КАШТАРЫСАЎ на 1938 г., у адпаведнасці з паставановай СНК Савца ССР ад 13 мая 1935 г. і аб'яўляюцца для ПРАДСТАВІЦЬ у ГАРДА РЭС МАТЭРЫЯЛЫ ДЛІ РАГІСТРАЦЫІ, у падрыхадзена, што ўзыхае ад своєчасовай рэгістрацыі штату і капітэрысаў пацале прадачу справы пракураторыі для прызначэння кіраўнікоў і глабубах гэтых устаноў да аднаасненя. РАГІСТРАЦЫІ ШТАТАЎ ПРАВОДЗІЦЬ ў МЕНГАРФА (буль. Карла Маркса, 18, павой 33) па чотных чыслах месца (апрача выхадных дзён) в 9 г. дна. МЕНГАРФА.